

Праекты і альтэрнатывы

НАТАЛІЯ ШАРАНГОВІЧ

Напрыканцы лістапада ў Беларускім саюзе мастакоў, які вось ужо год праходзіў з новым кірауніцтвам, адбылася знамяняльная падзея — прыём у шэрагі суполкі новых сяброў. Хтосьці, можа, здзівіца: хіба гэта падзея? Здаецца, руцінае мерапрыемства... Парадаксальна, але менавіта гэтым разам назіралася ці не рэкордная колькасць прэтэндэнтаў на атрыманне членскага білета і ўсіх тых выгодаў, што ён гарантую (з іх галоўныя — права прэтэндаваць на майстэрню, магчымасць удзельнічаць у тых выставах, дзе творы прымаюцца толькі ад членаў саюза). Падаў заяву 91 чалавек, новымі сябрамі творчага аб'яднання сталі 72. Сярод апошніх — і маладыя (нават учараашнія студэнты Акадэміі мастацтваў), і ўжо вядомыя мастакі і мастацтвазнаўцы. Лічба, бадай што, найвялікшая за ўсе гады існавання Саюза мастакоў. І гэта пры том, што становішча творчага аб'яднання досыць складанае: плата за майстэрні расце, Палац мастацтва патрабуе неадкладнага капітальнага рамонту. Сакратарыят саюза пераехаў у Дом-музей Андрэя Бембеля, дзе таксама дасюль не прыведзены ў парадак мемарыяльныя пакой знакамітага скульптара. І не ад добрага жыцця пры падрыхтоўцы рэспубліканскай выставы быў уведзены ў практику яшчэ адзін (акрамя мастацкай якасці) крытэрый, паводле якога твор прымаўся да экспанавання: факт платы за майстэрню...

Наколькі актыўнай была творчая дзейнасць саюза, можна меркаваць па тых выставах і акцыях, якія праводзіліся ў Палацы мастацтва. 2008 год стаў для нашага Саюза мастакоў юбілейным, яму споўнілася сямдзесят гадоў. На жаль, дата гэтая не прагучала ў прэсе, не адбылося ўрачыстага святкавання, дый выпуск новага альбома на сродкі Міжнароднай канфедэрэцыі творчых саюзаў СНД перанесены на сёлетні год. Затое выцягнулі нарэшце з запаснікаў частку жывапісных твораў, якія складаюць велізарную калекцыю суполкі. Уразілі ўзровень майстэрства прадстаўленых палотнаў, іх фарбы, формы, кампазіцыя, мадлонак. Што да ўзроўню захаванасці, дык, на жаль, многія з работ вымагаюць рэстаўрацыі, бо прыстасаваных фондасховішчаў саюз не мае. Невядома, ці вырашыцца гэтае пытанне ў бліжэйшым будучым.

Досыць удалай была ідэя спалучыць у калектыўных выставах творы мастацтва па відах і жанрах: паказалі асобна партрэты, пасля мадлонак і скульптуру; Першую беларускую біенале абмежавалі жывапісам, графікай і скульптурай. Праходзілі даволі тарачыя абмеркаванні, вызначаліся лепшыя творы, наладжваліся майстар-класы. У выніку актыўнай выставачнай палітыкі ўрэшце і самі мастакі адчулу адказнасць за кожны свой выстаўлены твор: пры хуткай змене буйных экспазіцый заўважны паўторы і рэмейкі, якія раз-пораз з'яўляюцца пад выглядам толькі што напісаных. Здараліся смешныя выпадкі, калі адна і тая ж работа трапляла на экспазіцыі, якія адначасова адбываліся ў розных залах сталіцы...

Аднак бліжэй да канца года пэўная эйфарыя стала змяніцца насыцяжанасцю: часта за цікавымі назвамі і быццам бы арыгі-



Леанід Шчамялёў.


Зіма ў Новым Полі. Алей. 2008.

цальнымі ідэямі выстаў не аказвалася распрацаванай канцепцыі. Ніяк не вырашалася экспазіцыйная прастора Палаца мастацтва. Творы праста развесжаліся на сценах і руцінных шчытах. Аб'екты, інсталіцыі амаль цалкам зніклі з залаў гэтай самай буйной мастацкай галерэі. Праз выставы выявіліся і супярэчнасці ў межах саюза: напрыклад, унутраныя праблемы ў гродзенскай абласнай арганізацыі меді вынікам своеасаблівы дэмарш з боку лепшых творцаў рэгіёна, якія прынцыпова не далі свае работы на выставу абласных суполак «Сябрына». З'явіліся і альтэрнатыўныя выставы тых, чые творы чаму-небудзь не былі прыняты да экспанаванія. Пасля адкрыцця Першай беларускай біенале чацвёра маладых мастакоў — Міхаіл Гулін, Руслан Вашкевіч, Зоя Луцэвіч, Аляксей Лунёў, чые работы па розных прычынах (адкрыты кіч, няплата за майстэрню, адсутнасць членства ў саюзе) не ўвайшлі ў экспазіцыю, запрасілі на адкрыццё ўласнай «біенале» ў галерэі «Падземка». Наўрадзі гэту акцыю можна назваць «выставай пакрыўдканных», хутчэй гэта трошкі зласлівы жарт, рэалізацыя права на выказванне, хай сабе і не зразуметае старэйшымі калегамі.


Самай заўважнай адметнасцю прамінулага года стала апрацоўка новых для Беларусі форм выставачнай дзейнасці — біенале. Расчараўала Першая беларуская біенале, арганізаваная па канонах звыклай рэспубліканскай выставы. Ці стала больш важкай Міжнародная біенале жывапісу, якая адбылася ў Галерэі-выставачным комплексе Нацыянальнай бібліятэкі, складана сказаць адназначна. Мерапрыемства гэтае выклікала несумненнную цікавасць у гледачоў і мастацтвазнаўцаў, даўшы магчымасць параўнаць стылёвыя асаблівасці творцаў розных краін свету.

Зрэшты, прадстаўленыя работы засведчылі: не толькі беларусам, але і замежным аўтарам уласціва прыхільнасць да традыцыйнай карціннай плоскасці. Аднак дзеля большай глыбіні акцыі такога кшталту мусіць узімаць пэўную праблематыку. Напрыклад, I Маскоўская біенале маладзежната маствацтва, арганізаваная Дзяржаўнай Траццякоўскай галерэй і Дзяржаўным цэнтрам сучаснага мастацтва, паставіла перад сабой задачу прасачыць лёс і метамарфозы традыцыйнай мастацкай формы карціны. Прычым не толькі сабраць пэўную колькасць мастакоў, якія не перайшлі да інтэрактыўных форм, а захавалі прыхільнасць да класічных спосабаў творчага мыслення, але і праз удзел у канцептуальных праектах знайсці адказ на актуальнае пытанне: што такое сёняння карціна як мастацкая сістэма — акно ў свет, мяжа, рэчу сабе, элемент дызайну або інфармацыйны аб'ект? Гэта пластычнае даследаванне тэмы і культурных прастораў, дзе перасыкаюцца розныя множнасці — формы, сімвалы, асацыяцыі, і дзе аўтарскія работы «пагружаюцца» ў класічны кантэкст.


Ідэі мастацкіх акцый могуць быць самыя розныя і нечаканыя. І, зрэшты, не самім аўтарам іх прыдумваць. Галерэйшчыкаў, экспазіцыянероў, крытыкаў і мастацтвазнаўцаў у Беларусі не так ужо і мала. Але недавер да іх дзейнасці, выбару, непрыманне своеасаблівага «дыктату» (цалкам натуральнага пры арганізацыі буйных біенале кшталту Венецыянскай, Касельскай, Стамбульскай, Санкт-Пецярбургскай) у Мінску пакуль што пераважаюць сярод творцаў-практыкаў. Магчыма, таму што ў нас няма такой разгалінаванай сістэмы вывучэння і рэпрэзентацыі шматлікіх форм і пакірункаў сучаснага мастацтва (не бяру ў разлік камерцыйныя галерэі). Калі



Гаўрый Вашчанка.
Партрэт Уладзіміра Пракапцова. Алей. 2007.



Сяргей Цімакаў. Граçія-6.
Змешаная тэхніка. 2007.



Зоя Літвінава. Яблык Люцыфера.
Алей. 2008.

У Расіі паспяхова дзеінічаюць аддзелы найноўшых пльніяў у Трац-цякоўскай галерэі ў Маскве, Рускім музеі ў Санкт-Пецярбургу і музеі-заказніку Царыцына, Дзяржаўны музей сучаснага мастацтва Расійскай акадэміі мастацтваў, Дзяржаўны цэнтр сучаснага мастацтва, а таксама Маскоўскі музей сучаснага мастацтва і Музей нонканфармісткай культуры, які ўзник з прыватнай ініцыятывы, то ў Мінску — толькі Музей сучаснага выяўленчага мастацтва. Дый той дасоль (за дзесяць гадоў існаванія) не атрымаў адпаведнага памяшкання, памеры і тэхнічныя магчымасці якога дазвалялі б прадстаўляць не толькі традыцыйныя віды мастацкай практыкі, але і буйныя канцептуальныя акцыі.

Зрэшты, айчынныя мастакі калі і скардзяцца, то не на поўны голос. Большасць з іх лічыць найвялікшай удачай выставіцца ў Нацыянальным мастацкім музеі, пажадана на галерэі. Хоць галоўны мастацкі музей краіны часта праводзіць замежныя праекты (згадаю, што цягам мінулага года там экспанаваліся творы Ніко Пірасмані з Грузіі, слуцкія паясы з калекцыі Дзяржаўнага гісторычнага музея Масквы, іканапіс Расіі, Украіны і Беларусі, сучаснае прыкладное мастацтва Японіі, кераміка Пікаса і в'єтнамская народная карціна з уласных фондаў), рэгулярна адбываюцца і выставы беларускіх творцаў. Летасць гэта былі народныя мастакі Леанід Шчамялёў, Гаўрый Вашчанка, Уладзімір Стальмашонак, а таксама Валерый Шкаруба, Мікалай Бушчык, Уладзімір і Тамара Васюкі..

Упадабалі мастакі і новыя мінскія выставачныя залы — у Доме-музеі Із'езда РСДРП, які з'яўляецца філіялам Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі, а таксама ў музеі Акадэміі мастацтваў, які адкрыўся ў адрамантаваным корпусе на першым паверсе. Па-ранейшаму працуюць мастацкія галерэі: «АрсЛонга», «Падземка», гарадская галерэя Леаніда Шчамялёва. У цэлым высновы несупішальнікі: нашаму гораду, дзе жыве большая частка сяброў Саюза мастакоў і шмат пакуль «бессаюзнай» творчай моладзі, які таксама мае вялікае жаданне паказаць свае набыткі, выставачных плошчах відавочна не хапае. Сітуацыя стане катасрафічнай, калі Палац мастацтва закрыеца на ремонт, пра які ўдзельць размовы ўжо не першы год.

У 2008 годзе некаторыя музейныя структуры пачалі актыўна вяртаць з небыцця імёны нашых забытых сучаснікаў. Найперш гэта тычыцца Хайма Судзіна. Экспазіцыя, прысвечаная знакамітаму мастаку, адкрылася ў Смілавічах па ініцыятыве і пры дапамозе Нацыянальнай камісіі па спраўах ЮНЕСКА. Хоць гэта і не музей (ён вымагае прафесійных кадраў і фінансавання), аднак такі фармат рэпрэзентацыі дае магчымасць акцэнтаваць увагу на беларускіх караніх творцах, пазнаёміць землякоў з творчасцю вялікага сілаўчаніна і аднавіць атмасферу сталіцы Францыі, дзе праішла большая частка жыцця Судзіна — як і іншых выхадцаў з Беларусі, якія заваявалі Парыж сваім жывапісам. Экспазіцыя месціцца ў

трох пакоях дзіцячай мастацкай школы (уваход асобны). Кожная яе частка мае сваю тэматыку і адпаведную назыву: «На радзіме», «Парыжская кавярня», «Выставачная зала».

Яшчэ аднаму знакамітаму мастаку, ураджэнцу Магілёва Кастанціну Геду, які шмат гадоў праўляў у Аргенціне, прысвяцілі выставу ў Мастацкім музеі імя Паўла Масленікава. 80 графічных аркушаў перадалі яшчэ ў 2004 годзе родзічы мастстра, частку экспазіцыі сфарміравалі з работ, якія захоўваюцца ў фондах Нацыянальнага мастацкага музея.

Пасля чатырохгадовых аднаўленчых работ адчыніў дзвіны і Мемарыяльны музей-майстэрня народнага мастака СССР і БССР Заіра Азгура. Рэстаўрацыю і танго-ку трохсот скульптур (а вага некаторых з іх дасягае паўтоны!), выконвалі скульптары Віктар Копач і Уладзімір Пішні, жывапісцы Уладзімір Сумараў і Дар'я Сумараў-Копач. Удава скульптара Галіна Гаўрылаўна падарыла музею жывапісны партрэт Заіра Азгура, які ў пачатку 1960-х гадоў быў напісаны з натуры яе бацькам, рускім мастаком Гаўрылам Гарэлавым. Узнаўленне працы музея асабліва важнае для творчай моладзі, у якой зноў з'явілася магчымасць вучыцца на работах выдатнага мастстра.

Безумоўна, самай значнай скульптурнай падзеяй тода павінна стаць адкрыцце адрестаўраванага будынка Тэатра оперы і балета. Аднак цяпер, калі пішуцца гэтыя радкі, яшчэ няма цэласнага ўяўлення пра яго ablіча. Непакоіць дысананс канструктыўізму архітэктуры і антычнага стылю, у якім зроблены скульптуры на фасадах. А вось парк вакол будынка відавочна чакаюць значныя змены ў лепшы бок — яго ўпрыгожаць не толькі фантаны і ліхтары, але і скульптурныя кампазіцыі.

Паркавая скульптура ўвогуле становіцца сёння вельмі папулярнай. У 2008 годзе ўсіх апярэдзіў Пінск — горад з выдатнымі архітэктурнымі помнікамі, але да нядаўняга часу зусім абдзелены скульптурай. Сітуацыю змяніў скульптурыны пленэр. Здаецца, сама атмасфера старога места спрыяла таму, каб у яго асяродку з'явіліся пластычныя кампазіцыі малых форм. Творчая інтэлігенцыя ўжо назвала гэту з'яvu — ні больш ні менш — «скульптурнай рэвалюцыяй» у маштабах аднаго горада. Вобразы-сімвалы стварылі Ігар Засімовіч, Андрэй Вараб'ёў, Аляксей Сарокін, Валерый Калоўскі, Аляксандр Камардзін і іншыя. Усе творы выкананы ў мінімалістычным стылі. Скульптары скучым штрыхом толькі акрэслівалі задуманы вобраз, звязаючы увагу на структуру і тэкстуру матэрыялу, дынаміку ліній і ўнутраную выразнасць. Для кожнай каменнай кампазіцыі ўжо вызначана месца яе будучай прымянянія. Дзевяць твораў хутка ўпрыгожаць набярэжную Піны. Кампактнае размяшчэнне малых пластычных форм стане пачаткам стварэння ў старадаўній сталіцы Палесся парку скульптуры.